

*Алена Вострыкава*

## **ФАЛЬКЛОР У РАМАНЕ БАЖЭНЫ НЕМЦАВАЙ «БАБУЛЯ»**

Бажэна Немцава – чэшская пісьменніца эпохі Нацыянальнага Адраджэння. Ёй належыць вялікая заслуга у стварэнні вобраза чэшскага народнага нацыянальнага жыцця. Яе творы вылучаюцца праўдзівасцю, маральнай сілаю, жыщёвым аптымізмам. Яна адна з першых зачынальнікаў чэшскага рэалізму ў літаратуры, але ёй харктэрна і рамантычнае бачанне свету. Пісьменніца моцна паўплывала на развіццё чэшскай літаратуры наступных дзесяцігоддзяў. Яе асоба і творчасць у гады другой сусветнай вайны дапамагалі чэхам выстаяць і абуджалі годнасць, супраціўленне ворагам. Яе спадчына – сімвал народных каштоўнасцей. Сваімі творамі Немцава змагалася супраць сацыяльнай несправядлівасці на чэшскай зямлі.

Чэшская пісьменніца з'яўляецца аўтарам апавяданняў, аповесцяў, раманаў, казак, этнографічных нарысаў. Яна стваральніца чэшскай вясковай прозы. Аднак самы знакаміты твор Бажэны Немцавай – раман «Бабуля», які асобнай кнігай быў выдадзены ў 1855 г. з падзагалоўкам «Карціны вясковага жыцця». Жыщё вясковага люду было паказана ў будзённасці, але сам лад гэтага жыцця сведчыў пра найбагацейшыя і найлепшыя якасці чэшскага народа.

Над раманам пісьменніца пачала працаваць у канцы 1853 г., пасля смерці свайго любімага сына Гінэка, у часы, калі на яе звалілася шмат бед і няшчасцяў, калі яе апанавала галечка. У гэтыя часы яе муж пераследаваўся з-за палітычнай дзейнасці, таму многія знаёмыя адварнуліся ад неблаганадзейнай сям'і. Чэшскі літаратуразнаўца Фелікс Водзічка прыводіць сведчанне, што ў сваіх лістах Немцава пісала пра тое, што знаходзіла ў працы над кнігай сапраўдную ўцеху, што яе ўспаміны пра дзяцінства і пра мілую бабулю давалі магчымасць перажыць складаную жыщёвую сітуацыю: «Я збегла ў той адзінокі домік у маленъкай даліне, да ног сваёй бабулі, а калі я чула яе разумныя слова, яе песні і казкі, калі тут перада мной паўставаў яе мілы вобраз, мне здавалася, што я дзяўчо, якое бегае з вясёлымі думкамі па лугах, лесе і гаі, наведвае тыя шчырыя душі і забывае ў іх прысутнасці пра ўвеселіе астатні свет, пра ўсе яго нягody» [3, 581]. Такім чынам, можна меркаваць пра пэўныя суб'ектыўныя прычыны ўзнік-

нення гэтага твора. Але раман быў створаны таксама зыходзячы з патрэб тагачаснай чэшскай літаратуры. Беларуская даследчыца Ніна Рашэтнікава адзначае: «Бажэна Немцава напісала эпахальны, вечны твор. «Бабуля» належыць да тых шэдэураў сусветнай літаратуры, якія могуць расказаць пра самыя глыбінныя працэсы ў душы народа» [2, 5].

Пісьменніцу ў дзяцінстве даглядала бабуля, Магдалена Новатна. Менавіта ёй і прысвечаны твор. Бабуля становіща цэнтральным персанажам рамана. Са шматлікіх сведчанняў вядома, што Немцава хацела паказаць образ народа і шукала постаць, якая б увасобіла ўсё тое, што чэшская аўтарка бачыла ў сваім народзе. Цікавым з'яўляецца тое, што дзеянне ў рамане адбываецца на працягу аднаго года. Менавіта ў гэты кароткі перыяд згодна са зменамі пор года былі ўпісаны ўсе гадавыя святы, звычаі, абрацы, гульні і павер’і, а ў цэнтры знаходзілася асоба бабулі. Твор пачынаецца з успаміна пра бабулю, а заканчваецца яе смерцю і ацэнкай яе жыцця. Бабуля часта ўспамінае пра мінулае, таму перад чытачом паўстае яе жыццё ва ўсёй яго паўнаце. Бабуля выступае тыповай прадстаўніцай народа, але нельга сцвярджаць, што сацыяльныя супярэчнасці вёскі становяцца ў рамане прадметам адлюстравання. Хутчэй пісьменніца праз вобраз бабулі сведчыць пра тыя каштоўнасці вясковага жыцця, якія могуць стаць прыкладам для ўсяго народа. Бабуля прыехала да сваёй дачкі дапамагаць даглядаць дзяцей. Аднак дачка жыве не ў вёсцы. Яе муж служыць у замку ў княгіні, таму асяродак дачкі, у якім яна бавіць час, адрозніваецца ад вясковага. Бабуля падтрымлівае стасункі з вясковым людам, але ў іх жыцці не ўдзельнічае. Тоэ ж тычыцца і адносін бабулі і княгіні. Яна наведвае некалькі разоў замак, нават дапамагае княгіні ў яе стаўленні да прыёмнай дачкі, але бабуля нікому не падпарадкоўваецца, не паддаецца ўплывам іншых, жыве згодна са сваімі ўстаноўкамі на жыццё. Яна ўвасабляе здаровыя сілы народа. Яна мае ў сваім харектары глыбокую чалавечнасць, неэгаістычнасць, мудрасць. Гледзячы на пахаванні бабулі, якую праводзіла шмат людзей, княгіня называе яе «шчаслівай жанчынай».

Сама Бажэна Немцава бачыла сваю герайню як «прадстаўніцу старачэшскага жыцця». Менавіта так яе ўспрымала і тагачасная чэшская літаратурная крытыка, якая лічыла, што поспех і сіла рэалізма Немцавай ў тым, што яна апісала выхаванне, мысленне і паводзіны бабулі ў гістарычна праўдзівым каларыту, які падае ідэалагічныя і рэлігійныя погляды знешняга свету тых часоў (1850-х гадоў). Тоэ, што вобраз бабулі звернуты не толькі ў мінулае, але і ў будучынню, паказана тым, што яна выступае ў рамане ў ролі выхавацелькі дзяцей, у ролі дарадцы княгіні і яе прыемнай дачкі.

Асобую частку рамана займае фальклор, які на працягу ўсяго аповеду ўваходзіць у тканину тэкста як важны складнік. Трэба падкрэсліць, што гэта невыпадкова, паколькі пісьменніца на працягу ўсяго свайго жыцця збрала чэшскі і славацкі фальклор, пісала этнографічныя нарысы, якія

вышлі некалькімі кніжкамі. Акрамя таго, Немшава пісала казкі, выкарываючы нацыянальны фальклорны матэрыял, таму ў творы вобраз бабулі мае казачныя рысы герайні якой-небудзь бытавой казкі. Калі бабуля прыязджае ў фальварак Старая бяліньня, то дзеці звяртаюць увагу на тое, што яна апранутая ў старадаўнія народныя строі: «*Разглядалі цёмны кажушок з доўгімі фалдамі ззаду, зялёную спадніцу ў складачкі, абыштую ўнізе шырокай стужкай. Падабалася ім чырвоная ў кветкі хустка, якую бабуля завязвала паўверх белай. Дзеці прыселі на зямлю, каб убачыць чырвоную палоску на белых панchoах і чорныя чаравічкі*» [1, 11]. На працягу ўсяго рамана бабуля ніколі не апранаеца ў сучаснае адзенне. Гэта не аднойчы падкрэсліваецца па тэксту. Бабуля носіць каптан сваёй прабабкі і фартух сваёй маці. Перад сабой, згодна звычаю, бабуля запускае кацянят, кураняят, частуе дзяцей вялікоднымі яйкамі і яблыкамі.

Галоўным бабуліным абавязкам па гаспадарцы становіща выпечка хлеба, якую бабуля абстаўляе згодна з народнымі традыцыямі і прыкметамі. Яна заўсёды асвячае дзялку, потым хрысціць гатовае цеста. Пащана да хлеба выражаяецца таксама ў тым, што пакуль «Божы дар не паспей» [1, 13], ніхто не мае права заходзіць на кухню. Яна згадвае шмат прыкмет, звязаных у народзе з хлебам: так, трэба было з павагай ставіцца да крошак, хадзіць па іх было нельга і трэба было адпраўляць іх у печ, інакш «*душа ў апраметнай плакаць будзе*» [1, 13]. Скарынку адразаць бабуля не дазваляла, бо гэта значыла адрэзаць богу пяты. Любімым яе выслоўем было наступнае: «*Хто не ўмее добра абыходзіцца з хлебам, той не зможа гэтага рабіць і з людзьмі*» [1, 13]. Калі пачынаеца пажар, лічыла бабуля, трэба ў руکі ўзяць хлеб, тады чалавек не разгубіцца.

Як нейкая казачная герайня, бабуля ўмела вельмі добра абыходзіцца з жывёлай. Звяры і хатнія скаціна яе любілі і добра разумелі. Бабуля не дазваляла крыгудзіць нават чарвяка. Зімой бабуля сядзела ля калаўроту, а летам з верацянам на двары альбо ішла з дзецьмі на шпацыр.

Бабуля жыве згодна з уласнымі законамі. Так, пры сустрэчы з княгініяй, калі дзеці падаравалі апошній кошык з суніцамі, бабуля гаворыць, што яна ніводнай ягады пасля смерці свайго дзішчі ў рот не ўзяла. Яна распавядае пра звычай: «...калі ў маці памірае дзіця, то не есць яна да дня святога Яна Хрысціцеля ні чарэшніяў, ні суніц. Кажуць, што ў гэтых час *Маці Божая ходзіць па небе і адорвае ягадамі памерлых дзяцей. Дзіцяці, чыя маці не вытрымае і паесць ягад, Дзева Марыя кажа: «табе таму мала ягад дасталося, што твая маці з'ела»*. Вось і стрымліваючыца маці, баяцца есці ягады. Ну, а хто датрымаецца да Янавага дня, то і пазней лёгка не есці» [1, 48–49].

У вусны бабулі Бажэна Немшава, як сапраўдная дзеячка Нацыянальнага Адраджэння, ўкладае слова любові да сваёй Радзімы і сваёй мовы. Расказваючы пра свой лёс, свайго мужа і дзяцей, бабуля ўспамінае, як ёй

пасля смерці мужа было прапанавана аддаць хлопца ў ваеннае вучылішча, а дзяўчат – у жаночае ў Прусіі. На слова княгіні, што пра дзяцей добра б паклапаціліся, бабуля гаворыць : «...але я стала б для іх чужою. Хто іх вучыў бы там любіць сваю Айчыну і роднае слова? Засвоілі б чужую мову, навучыліся б чужым норавам і звычаям і назаўсёды забыліся на сваю кроў. Як я спавядалася б перад богам? Не, хто нарадзіўся чэхам, няхай пры чэшскай мове і застаецца» [1, 88].

Бабуля часта звяртаецца да народных прыкмет і вучыць ім дзяцей. «Перад дажджом земляныя чэрві выпаўзаюць з зямлі на паверхню і рыюць сабе норкі, чорныя скартіёны выглядваюць са сваіх дзірак, яичаркі і павукі хаваюцца, а ластаўкі лётаюць нізка-нізка над самай зямлёй... А я вось пра надвор'е даведваюся па гарах ды па небе: пагляджу, ці ясныя вярышыні, якога колеру плывуць аблокі, і адразу бачу, калі будзе горача, а калі непагадзь, вечер, град або снег» [1, 129].

Бабуля паказана пісьменніцай яшчэ і выдатнай апавядальніцай. Яна расказвае дзецям пра прынцэс з залатымі зоркамі на лбе, пра рышараў і прынцаў, ператвораных у львоў і сабак або нават у камяні, пра арэхі, у якіх знаходзіцца прыгожае ўбранне, пра залатыя замкі, пра моры, на дне якіх жывуть прыгожыя русалкі. Дзецям усе гэтыя чуды мрояцца за воннамі іх адзінокага дамка. Яны бачаць чароўныя сады, палацы з каштоўных камянёў, вогненных птушак, пані з распушчанымі залатымі валасамі, блакітнае бурлівае мора, на хвалях якога гойдаюцца сірэны ў перлавых ракавінах. Зразумела, што сама Бажэна Немшава ўзяла гэтыя вобразы і карціны з тых фальклорных крыніц, якія яна збирала ў Дамажліцкім наваколлі і іншых мясцінах роднай зямлі.

Шмат месца ў творы займае апісанне каляд, Шчодрага вечару, розных абраадаў, звязаных з гэтымі святамі. Жанчыны пякуць каляднае печыва. Апісваецца, як дзеці збіраюцца ўслед за дарослымі трymаць пост да зоркі, каб убачыць залатое парася. «На шчодры вечар кожны атрымліваў гасцінцы, нават птушкам і хатнай скаціне давалі здобныя булкі. Пасля вячэры бабуля брала патроху ўсяго, што падавалася на стол, і палову кідала ў рэчку, а палову закопвала ў садзе пад дрэвам, каб вада была чыстай і здаровай, а глеба – урадліваю. Крошкі яна збірала і кідала «ў агонь», каб «не нарабілі бяды» [1, 155]. Бажэна Немшава малюе жывыя карцінкі таго, як дзяўчата лілі свінец і воск, а дзеці пускалі ў місцы з вадою запаленыя свечкі ў шкарлупках ад арэхаў, што сімвалізавала чалавече жыццё. Маці, дачка бабулі, разразала яблыкі на дзве паловы «на шчасце» і глядзела, якое жыццё будзе ў дзіцяці. Глядзела, якія зорачкі ўтвараюць семачкі, ці пацяньелья яны, ці чыстыя, ці з усімі прамяннямі сярэдзінка яблыка. Убачыўши дрэнныя прыкметы, хвалявалася, ці знайдуць дзеці ў жыцці сваё шчасце.

Таксама згадваецца чэшская свята «Тры каралі», свята пралляў «Доўгая нач». Яно падрабязна апісваецца чэшскай аўтаркай. Расказваецца, як

выбіралі караля і каралеву, грала музыка. Калаўроты ўпрыгожваліся кветкамі. Кароль падносіў у дар сваёй каралеве фігурны хлеб у выглядзе ве-рачяна з галінкай размарыну наверсе. Папрадухі гатавалі добрую вячэру, спявалі, елі і пілі.

Далей надыходзяць святкаванні на млыне. Забіваюць парася, смажаць пончыкі. На дзень святой Дароты ў вёслы рыхтуюць спектакль, дзе галоўнымі персанажамі з'яўляюцца кароль Дыяклесіян, святая Дарота, суддзя, кат і яго памочнікі. Адна і тая ж п'еса ставіцца кожны год, але ўсе глядзяць яе з цікавасцю, назіраючы, як паганец Дыяклесіян асуджае хрысцінку Да-роту на смерць ад рукі ката. Акцёрамі звычайна выступаюць дзеці, якіх шчодра адорваюць на развітанне.

Далей наступае апошняя нядзеля Масленіцы. Неміца апавядыае, як уся сям'я Прошкавых (гэта сям'я дачкі бабулі) катаецца на прыгожых санях са званочкамі. У апошні дзень Масленіцы з мітуснёй і гоманам пры-ходзяць пераапранутыя госці: «*На чале ішла падобная на няуклюднага мядзведя Масленіца, якая была цалкам завешана гарохавай саломай. У кожным доме гаспадыня адрывала ад саломы трошки і захоўвала, сухую галіну вясной клалі ў гусінае гняздо, каб гусцы лепей сядзелася на яйцах*» [1, 160]. Зімовы час у творы апісаны як час вяселля і шматлікіх святаў. Аднак пасля яго бабуля спявала вялікапосныя малітвы і распавядала дзецям пра жыццё Ісуса Хрыста, апраналася ў цёмнае адзенне.

На пяты тыдзень паста дзеці і моладзь хавалі зіму і валачобнічалі. Бабуля рабіла «лета»: галінку вярбы ўпрыгожвала яечнымі шкарлупкамі і чырвонымі банцікамі. Дзяўчаты ішлі валачобнічаць. Рабілася і ўпрыгожвалася з дахавай саломы чучала, якое сімвалізавала зіму. Яно называлася Маржэнна. «*Калі «зіма» была апранута, дзве дзяўчынкі павялі яе з млына пад руки, астатнія рушылі за імі. Размахваючы прыгожымі галінкамі вербалозу, усе спявалі:*

— *Ідзі, зіма, з вёскі! Добры дзень, лета!*» [1, 161]. Хлопцы ў гэты час скакалі вакол Маржэнны, стараючыся сарваць з яе каптур, а дзяўчаткі яе абаранялі. Ля гаці яны сцягнулі з чучала сукенку і з радаснымі крыкімі кінулі сноп у ваду. «*Потым хлотчики і дзяўчаткі сабраліся разам і, павярнуўшыся назад, заспявалі: “Смерць плыве па вадзе, а новае лета да нас ідзе з чырвонымі яйкамі, з жоўтымі кулічамі”.* Потым дзяўчаты заспя-нулі: «*Лета, лета, лета, дзе ты так доўга было? Ля студні, ля вады — руки і ногі! Фіялкі і ружы цвісці не могуць, пакуль бог не датаможа*» [1, 162].

У перадвелікодную сераду бабуля заносіла калаўрот на гарышчу. Гэта было знакам для ўсёй сям'і, што надыходззіць новая пара. Свята Вялікад-ня і звязаныя з ім абраады і дзеянні — адны з цэнтральных у кнізе. Вербная нядзеля, чысты чацвер былі важнымі святамі на Старой бялільні. Перад-велікодная субота ўся была прасякнута працаю на кухні, у двары, у святлі-цы. Панядзелак на святым тыдні быў цяжкім днём для жанчын, таму што

ўсе мужчыны, што прыходзілі валачобніцаць, мелі права бісь іх вярбою, «*каб блохі не кусаліся*».

У рамане чэшская пісьменніца не толькі падрабязна апісвае многія народныя абрацы і звычаі, але прыводзіць прыказкі, прымяўкі. Часцей за ўсё яна ўкладае іх у вусны бабулі. Таксама некалькі разоў празаічны матэрыял перарываецца лірычнымі народнымі песнямі і вершамі, якія співаюць і прамаўляюць персанажы з рознай нагоды. Так, калі хлопцы выразаюць свістулькі ў лесе, яны прыгаворваюць:

*Рабіся, свістулька,  
Калі не будзеши рабіцу,  
То паскарджуся на цябе князю,  
Аён табе так дасць,  
Што адляціш да залатога збана.  
Гуш, гуш, гуш,  
Утыкаем у цябе нож,  
Выразаем у цябе душу, утыкаем у цябе сцізорык,  
Будзеши співаць, як птушка [1, 168].*

Таксама Бажэна Немшава ўстаўляе ў раман песні Вікторкі, любоўныя песні, вясельныя, якія співаліся рознымі ўдзельнікамі і гасцямі на вяселлі Крыстлы:

*Дзе, галубка, лётала,  
Ах, лётала,  
Ты ж белае пёрышко запэцкала,  
Ах, запэцкала [1, 240].*

У летні час галоўнымі для бабулі былі свята Сёмухі, калі дом усярэдзіне і звонку ўпрыгожваўся галінкамі бярозы; Свята Цела Хрыстова, Янаў дзень. Але яны толькі згадваюцца пісьменніцай. Аднак многія старонкі яна аддае апісанню жнівецкага свята дажынак, якое для ўсіх сялян і нават паноў было вельмі значным. У гэтым свяце ўдзельнічала княгіня і іншыя знатныя і заможныя людзі наваколля. Моладзь збрідалася на зяленым траўніку. На калёсы клаліся снапы, гривы коней упрыгожваліся стужкамі. Дзяўчаты ўзлазілі на снапы. Астатнія моладзь становілася парамі за калёсамі. «*Жняцы трymали ў руках снапы і косы, жнеi – сярны і граблі. У гарсажах дзяўчат былі букеты з каласкоў, валошак і іншых палявых кветак; хлопцы ўпрыгожылі кветкамі шапкі і капелюшы. Паходак узмахнуў пугаю, пагнаў каня, жанчыны началі співаць і співалі аж да самага замка*» [1, 235]. Потым віншавалі княгіню з завяршэннем жніва і багатым ураджаем. Княгіня карміла і пайлі жней. Усе танчылі і співалі.

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што ўвесь твор будзеца згодна каляндарна-абрадаваму прынцыпу сялянскага года. Дзяянне пачынаеца ўвосень і заканчваеца таксама восенню. Чэшская пісьменніца паказвае, што жыщё бабулі, сялян, жыхароў Старой бялільні падпрацавана гадавому прыроднаму кругавароту язычніцкіх і хрысціянскіх святаў, якія яны шчыра блодуць і лічаць для сябе непахіснымі. Вельмі вялікая ўвага ў творы надаеца апісанню святаў Вялікадня, каляд, дажынак і апісанню вясельнага абраду, прыводзяцца лірычныя песні, асабліва шмат вясельных песен. Пісьменніца падае шмат этнографічных дэталяў, таму можна скazaць, што яе твор сапраўды ўтрымлівае ў сабе багаты фальклорны матэрыял. Фальклорныя элементы апояждзуць стварыць «карцінкі вясковага жыцця», да чаго, уласна, імкнулася чэшская аўтарка. Літаратурная мова ўзбагачаеца ў творы народнай фразеалогіяй і стылістыкай. Раман «Бабуля» Немцавай, дзякуючы народнаму светапогляду і светаўспрыманню, адлюстраванаму на яго старонках, стаў творам агульнанацыянальной значнасці, якім ён застаецца да сённяшняга дня, паколькі ўвасобіў нацыянальныя каштоўнасці чэшскага народа і ўніверсальныя чалавечыя прынцыпы.

#### ЛІТАРАТУРА

1. *Немцава, Б. Бабуля / Б. Немцава.* – Мінск: «Радыёла-плюс», 2007. – 255 с.
2. *Рашэтнікова, Н. Дух і слова / Н. Рашэтнікова // Б. Немцава. Бабуля.* – Мінск: «Радыёла-плюс», 2007. – С. 3–6.
3. *Vodička, F. Božena Němcová / F. Vodička // Dějiny české literatury II.* – Praha, 1960. – S. 567–600.